

Беларускі Універсітэт

Орган парткома, рэктарата, мясцома, камітэта ЛКСМБ і прафкома
Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. І. Леніна

№ 2 (393)

Пятніца, 15 студзеня 1960 года.

Цана 10 кап.

АБ ЧЫМ ГАВОРЫЦЬ БЮЛЕТЭНЬ

Ля гэтага аркуша паперы, на якім чырвонымі літарамі выведзены загаловак «Ход здачы зімнай экзаменацыйнай сесіі на матэматычным факультэце» часта прыпыняюща студэнты. Як баявая карта расказвае салдату аб паспяховым наступленні яго часці, так гэты бюлетэн расказвае ўсім, хто хвалююща за гонар матэматычнага факультэта, аб тым, як яго таварышы штурмуюць крэпасць навукі.

Бюлетең свядчыць, што многія курсы і групы нясуть пры гэтым штурме значныя страгі. Асабліва мноства нездавальняючых адзнак у першакурснікаў. Так пасля першага экзамена з 33 студэнтаў IV групы дзеяць атрымалі нездавальняючыя адзнакі. У графах супропы прывішчу студэнтаў гэтай групы рельмі мала зроблены паметак чырвоным алоукам, якім прастаўляючыя выдатныя адзнакі. Толькі Адказы А. Ванагеля, А. Васільца, Н. Гурэвіч, Т. Патапенка ацнены вышэйшим балам.

Як ні дзіўна, але сярод атрымашых нездавальняючыя адзнакі парыўнайчая большасць студэнтаў, якія прышлі ва універсітэт са школьнай парты. Відаць, яны панадзеяліся на свае веды, недастатковая праца на працягу семестра і вось у выніку здаюць экзамены горш, чым студэнты, што паступілі вучыцца пасля працы на вытворчасці, ці службы ў Савецкай Армії.

Поўным ходам ідзе здача экзаменаў на другім курсе матфака. Большасць груп ужо здала па два экзамены. Лепшых вынікаў тут добіліся студэнты I групы.

Калі нездавальняючыя адзнакі ў студэнтаў I-га і II-га курсаў

пэўнай ступені законамерны, таму што некаторыя з іх прышли ва універсітэт пасля працяглага пэрыву ў вучобе, другія хая і са школы, але таксама не маюць на выкаў самастойнай работы, дык студэнтам III і IV курсаў сорамна атрымліваць двойкі. Аднак, паметкі зробленыя чорным алоукам сустракаючыя і супраць прозвішчу трэці... і чацвертакурснікаў. «Нездавальняючы» атрымалі Л. Шарова, Л. Турава і іншыя.

Сярод студэнтаў IV курса лепшыя вынікі на экзаменах паказалі сябры М. Манастырны, Ю. Янаў і В. Піскуновіч. Усе экзамены яны здавалі датэрмінова і ўсе здалі на «выдатна». Застаецца пажадаць ім прыемна правесці канкулы.

С. СЦІПЛОВІЧ.



Цяжка ўявіць сабе гэтых дзяячут пасобку. Вучачыца яны на адным курсе, жывуць у адным пакоі. І да экзаменаў гэтыя студэнткі IV курса беларускага аддзялення заўсёды рыхтуюцца разам. Можа тады яны і здаюць паспяхова—без «троек». І ці не тады такі вясёлы настрой у Алы Дудко, Валі Шынкевіч і Валі Пілюцінай.

ФОТА Э. ДАМАРАЦКАГА.

ТАК ТРЫМАЦЬ!

Добра падрыхтаванымі прышли да

свой перадапошняй сесіі студэнты V курса хімічнага факультэта.

Экзамены яны здаваюць паспяхова.

У пяцікурснікаў вельмі многа

выдатных адзнак, рэдкі супстэрнеш тройкі. Толькі Р. Гуцава

падвяла сваю групу і ўвесь курс

— па гісторычнаму матэрыялю

яна атрымала «нездавальняючы».

Гэты прыкры выпадак пакуль што

адзіны на ўсе чатыры групы.

Асабліва вызначыліся студэнты першай групы. Ужо на экзаменах па гісторычнаму матэрыялю яны зрабілі заяўку на права вучаца мацнейшай групай факультэта.

З 27 чалавек 16 атрымалі выдатныя адзнакі. Веды дзесяці студэнтаў былі ацнены экзаменатарам на «добра» і толькі аднаго на «нездавальняючы». Яшчэ больш паспяхова была згадвана тэрмадынаміка. Падаўляючая большасць курсу паказала па гэтаму предмету грунтоўныя трывалыя веды. Дваццаць выдатных адзнак красамоўнай говораць самі за сябе! Г. Браніцкі, В. Базыльчык, Н. Тутаева, Р. Харошка, Е. Ярмоленка і многія дружыя працягваюць здаваць сесію на «выдатна». А ўсяго на курсе застаецца 15 прэтэндэнтаў на павышанную ступенёй.

У хімікай 5-га курса застаўся адзін экзамен. Будзем спільвацца, што яны здаюць яго гэта паспяхова, як і папярэдні.

Нацы інтэр'ю

Вынікамі задаволены

Што сказаць пра экзамен па картаграфіі? У цэлым вынікамі я задаволены. Большасць студэнтаў адказала добра, паказала грунтуючыя веды. Аб гэтым гаворыць нават статыстыка. З 37 адказваючых сем атрымалі «выдатна» і дваццаць «добра». Гэта нядрэнна, асабліва калі улічыць, што курс картаграфіі даволі складаны.

Асабліва вызначыліся адказы Марыі Пракаповіч, Федара Пятровіча, Уладзіміра Баранава, Галіны Кавальчук, Івана Гурды. Мне, напрыклад, вельмі спадабалася, як адказваў Пятровіч. Пытанні трапіліся яму складаныя, «Плоскі і афсетны друк» і «Абазначэнне палітыка-адміністрацыйных, эканамічных і культурных элементаў на агульна-геаграфічнай карце», аднак Фёдар выдатна з імі справіўся. Глыбока змястоўнымі былі таксама адказы Марыі Пракаповіч і Галіны Кавальчук.

Былі на экзаменах, зразумела, і зрывы ў асобных студэнтаў. «Нездавальняючы» атрымалі Веру Раманаву, Клару Сільчанку і Вольгу Свідзінскую. Яны нядобра сумленна адносіліся да практычных занятыкаў, недастатковая глыбока і прапрацавалі матэрыял перед экзаменамі. І вось вынікі. На экзаменах гэтыя студэнткі не ведалі асноўных палажэнняў і часам нават элементарных рэчаў, без ведання якіх нямыслімы географ. Так Сільчанка не змагла даць азначэнне карты, а гэта можа зрабіць кожны пяцікласнік. Раманава не дала азначэнне уласцівасцей географічнай карты. Безумоуна, гэтым студэнтам трэба улічыць свае памылкі і ў далейшым больш старанна рыхтавацца да экзаменаў.

В. Я. КРЫШЧАНОВІЧ,
дацент.

НА ЗДЫМКУ: Ну, як не падзяліца сяброўкамі уражаннямі аб толькі што здадзеным экзамене. Гэта і робіць Галіна Кавальчук (трэцяя справа).



ФОТА А. ГАРЭЗНАГА.

ЧЫТАЙ СЕННЯ

- ★ Аб чым гаворыць бюлетең — 1 стр.
- ★ Так трymаць — 1 стр.
- ★ Вынікамі задаволены — 1 стр.
- ★ Дабіцца крутога пералому — 2 стр.
- ★ Другое прызванне — 2 стр.



Калі вы часам бывалі на гадзіннікам заводе, вашу ўвагу, безумоуна, прыцягнула Дошка гонару. Імагчыма запомнілася вам гэта дзячына—адна з лепшых зборшыц другога зборачнага цеха, калектыў якога змагаецца за званне цеха камуністычнай працы. Гэта Ліля Новікова. Штомесячна яна выконвае норму на 150 і больш працэнтаў. Да таго ж Новікова выдатная спартсменка, мае першы разрад па стральбе.

Ліля Новікова вучыцца на вячэрнім аддзяленні нашага універсітэта, на першым курсе матэматычнага факультэта. Нідаўна яна паспяхова здала свой першы экзамен па матаналізу. Наш фотакарэспандэнт засняў Лілю ў час падрыхтоўкі да адказу.

Фото А. ГАРЭЗНАГА

ТРОЕК НЕ БЫЛО

Выдатна здала экзамены па «Вышэйшай нэрвовай дзейнасці» група заолагаў 5-га курса бялагічнага факультэта. Нават такі патрабавальны экзаменатар, як прафесар Рыгор Сямёнаўіч Юньеў паставіў пятнаццаць «выдатна». Дзесьць чалавек атрымалі добрыя адзнакі. Здавальняючых адзнак у студэнтаў-заолагаў не было.

Такому вядомому поспеху ў многім садзейнічала тое, што сярод пяцікурснікаў нямала ўдзельнікаў навуковых гурткоў, тэматыка якіх звязана з матэрыялам здадзенага курса. Таму не дзіва, што найбольш грунтоўна адказвалі ўдзельнікі гэтых гурткоў У. Шалатонік і І. Фрыд.

А. КЛІМАУ.



АПОНІНЯ КАНСУЛЬТАЦЫЯ...

Фотаэюд А. ШРУБКА

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ
**ДАБІЦЦА КРУТОГА
ПЕРАЛОМУ**

Гэтымі днімі партком на сваім пасяджэнні абмеркаваў работу партыйнай арганізацыі юрыдычнага факультэта.

Адзначалася, што партарганизацыя юрыдычнага факультэта ажыцьвіла рад мер па ліквідацыі недахопаў у палітыка-выхаваучай работе. Есць істотны недахопы ў пілаванні палітыка-выхаваучай работы і кантролем за ёй. Агульны план палітыка-выхаваучай работы на факультэце да гэтага часу адсутнічае. Партбюро не заслушоўвае спрэваздачы грамадскіх арганізацій абл палітыка-выхаваучай работе. Абмеркаванне пытання абл работе выкладчыкаў у групах на партходзе, які праводзіўся ў лістападзе 1959 года, праішло фармальна. Сход прыняў крайне агульную рэзалюцыю, якая не давала ніякіх конкретных указанняў. Між тым, работа ў групах мае істотны недахопы. Выкладчыкі замацаваны толькі за I, II, III курсамі. У групах гэтых курсаў праведзена па адной—тром палітінфармацыям. Некаторыя замацаваны за групамі камуністы інгаруаць палітінфармацыю як форму выхаваучай работы (Юркевіч, Юхно і іш). Выкладчык Астроускі, напрыклад, да 19 снежня 1959 года не правёў ні адной палітінфармацыі. Адсутнасць пэўнага дня для праведзення палітінфармацый ускладняе контроль за імі.

Аднак, на факультэце ўсё яшчэ многа выпадкаў парушэння вучэбнай і працоўнай дысцыпліны, п'янства, хуліганства. 19 смежня мінулага года студэнт III курса Кісялёў, арганізаўшы ў інтэрнаце п'янку, з'явіўся ў пецвярозым становішчы. На наўгаднім вечары студэнты юрфака Фецісаў, Шаверын, Канода і Чарняускі (III курс) наплышылі, учынілі бойку, непрыстойна вялі сябе з выкладчыкамі.

Члены партбюро, замацаваныя групамі выкладчыкі, а таксама

ма выдзеленныя для работы ў інтэрнаце камуністы Чаликаў, Мадзікі і Рэзік ўсё яшчэ недастаткова паведаўшы пітэрнат, малая займаўца выхаваучай работай.

Есць істотны недахопы ў пілаванні палітыка-выхаваучай работы і кантролем за ёй. Агульны план палітыка-выхаваучай работы на факультэце да гэтага часу адсутнічае. Партбюро не заслушоўвае спрэваздачы грамадскіх арганізацій абл палітыка-выхаваучай работе. Абмеркаванне пытання абл работе выкладчыкаў у групах на партходзе, які праводзіўся ў лістападзе 1959 года, праішло фармальна. Сход прыняў крайне агульную рэзалюцыю, якая не давала ніякіх конкретных указанняў. Між тым, работа ў групах мае істотны недахопы. Выкладчыкі замацаваны толькі за I, II, III курсамі. У групах гэтых курсаў праведзена па адной—тром палітінфармацыям. Некаторыя замацаваны за групамі камуністы інгаруаць палітінфармацыю як форму выхаваучай работы (Юркевіч, Юхно і іш). Выкладчык Астроускі, напрыклад, да 19 снежня 1959 года не правёў ні адной палітінфармацыі. Адсутнасць пэўнага дня для праведзення палітінфармацый ускладняе контроль за імі.

Усё гэта замацаваны за групамі камуністы інгаруаць палітінфармацыю як форму выхаваучай работы (Юркевіч, Юхно і іш). Выкладчык Астроускі, напрыклад, да 19 снежня 1959 года не правёў ні адной палітінфармацыі. Адсутнасць пэўнага дня для праведзення палітінфармацый ускладняе контроль за імі.

Усё гэта замацаваны за групамі камуністы інгаруаць палітінфармацыю як форму выхаваучай работы (Юркевіч, Юхно і іш). Выкладчык Астроускі, напрыклад, да 19 снежня 1959 года не правёў ні адной палітінфармацыі. Адсутнасць пэўнага дня для праведзення палітінфармацый ускладняе контроль за імі.

Слова маладосць мы прывыклі разумець у двух значэннях: ва узросным і, калі можна так сказаць, у духоўным.

Называючы гэтага чалавека маладым, трэба мець на увазе абедва гэтыя значэнні. Яму прыблізна калі трыццаті і яго погляды на жыццё, вобраз жыцця, адносіны да жыцця—маладыя. Маладосць Рабушки Антона Пятровіча—разумная, актыўная, па-сапрауднаму жыццерадасная маладосць. Можа таго ён так лёгка выхадзіцца са студэнтамі, карыстаецца іх павагай.

А можа і таму, што ён педагог. Здолыны вучопы, добры канькабежац, выдатны танцор і ў той час педагог, гэта значыць, вельмі уважлівы і вельмі чулы чалавек. Мы з ім мала размаяулялі. Ён сказаў толькі вось што:

— Патрэбна менш гучных фраз, блізкасць да чалавека дасягаеща ў працэсе работы і жыцця наогул. Блізкасць—галоўнае. Я ніякіх педагогічных подзвігу не зрабіў. Усе мае хлопцы—людзі дарослыя, палавіні з іх—работнікі вытворчасці. Ці мне вучыць іх, як жыць!

Што ж, сціласць, як кажуць, справа добрая. Я пайшоў да студэнтаў.

Іх дваццаць чатыры чалавекі. Група матэматыкаў другога курса, хлопцы, у якіх кіраўнік Антон Пятровіч Рабушка. У размовах аб tym-sim пад напорам фактаў выяўлялася галоўнае, што мяне цікавіла: як яны жывуць і працаюць з Рабушкам.

Іх сяброўства пачалося, здаецца, з экспкурсіі. Расказваў Моткін, юнак з буйнай чорнавалосай галавой у рагавых акулярах:

— Гэта была цікавая экспкурсія, прышлося пабегаць. Ды не, не толькі таму. Мала хто з нас уяўляў сабе, як робіцца «Мазы». А бегалі таму, што не прышоў экспкурсавод. Нарэшце, Рабушка пайшоў у камітэт камсамола і прывёў адтуль чалавека. Добры экспкурсавод! Ён там у камітэце, здаецца, працуе. Яшчэ ва универсітэце да нас далучыліся дзячуты і хлопцы з іншых груп. Адным словам, народу хапала, і экспкурсавод ледзь паспяваў адказаць на пытанні.

Мы сядзім у інтэрнаце. У пакой набралася хлопцаў. Хто іх ведае, з якой яны групы. Але падказваюць, удакладняюць. Усе за тое, што экспкурсія была карысная, усім спадабалася.

— А хто ж, так сказаць, вас патхіну на гэта?—пачікаўшыся я.

— Як хто, самі рашылі.

— Ды не, памятаце, Антон Пятровіч на палітуттарцы гаварыў нешта аб аўтазаводзе?

— Так, так, гаварыў. Вось у нас заўсёды так,—зноў павараціца да мяне Моткін,—спраўды ж, Рабушка нам падказаў з'ездіць на аўтазавод, ён і арганізаў экспкурсію. А цяпер, здаецца, да ўсяго самі дадумаліся. Умелы ён гэта робіць: без лозунгаў, без націску. А сваю лінію правядзе. У яго ёнць пастойлівасць.

Потым гутарка заходзіць аб іншым. Я не распытваў хлопцаў іменемі пра Рабушку і таму прыходзілася слухаць многа такога, што зусім не супадала з маймі намерамі. Я чуў сталыя, разумныя размовы людзей, ужо многа пабачыўшых, цяжка пажыўшых—я слухаю студэнтаў, нядайціх рабочых. Я думаю аб тым, што вось некаторыя з іх амаль аднагодкі Рабушки, што ў многіх з іх ужо свае цвёрда склаўшыся меркаванні, і спрабую зразумець, што ж такое зрабіў Рабушка, што стаў амаль непарушным аўтарытэтам сярод гэтых людзей.

Кіраўнік групы вышэйшай навучальнай установы—гэта зусім не

ДРУГОЕ ПІ ВАННЕ

Больш прыдзірліва будзеш аглядаць сябе ў лістры, і на дзяжкістве кожны раз мыць падлогу...

Ды і сама паняще ахай будкы больш сімвалікі добра: віа, праўленага ложка. Вось абы і гаварылі, сабраўшыся ў аудыт. фізічнага корпуса. Была па графіку палітуттарка, але ці рэдка, пасля размовы аб міжнародным становішчы і паведамленню аб навінках тэхнікі ўспыхвалі гарачы, вялікія спрэчкі аб ветлівасці, аб культуры, аб каканіш, аб чалавеку будучага...

Я успамінаю, што сказаў мне Самсонаў:

— У нашай групе вам цяжка будзе знайсці што-небудзь незвычайнай, такое, каб на адным факце можна было зрабіць газетны артыкул. Возьмем хача б паспяховасць. Не было ў нас такога, каб чалавек «заваліўся» на экзаменах, а потым уся група налягала на яго з дапамогай. Не было такога. А кожны ж дзень ці Лу-


Н

тое, што класны к., школы. Гэта грамадская нагрузк...

вельмі далёкая ад асноўнага занятку выкладчыка. Чалавек захоплены сваім даследаваннем; тое што ведау з педагогікі, ён забыў, ды і не спрабаваў помніць; студэнты лічыць людзімі даволі дарослымі, каб не умешвацца ў іх асабістасці жыццё, ды і сустракаецца ён з імі не так ужо часта: на лекцыях ды на сходах. Ну, у інтэрнатах ішы раз заглядвае. Вось так і атрымліваецца, што студэнты і выкладчыкі-выхавацелі адзелены нейкай нябачнай сцяной.

А вось абы Рабушки гэтага не скажаш. Няма ніякай сцяны паміж ім і студэнтамі.

Тут мне і успамінаеца наша размова з Рабушкам. Ён гаварыў абы сваёй групе, як аб чымсьці яму аднаму вядомым, гаварыў мякка, са спакойным захапленнем.



На здымку: Антон Пятровіч Рабушка (крайні справа) ля кастра на прывале ў час аднаго з турысцкіх падарожжаў.

— Я з задавальненнем стаў кіраўніком групы і на другі год, спадзяюся і да канца быць з імі. Зразумела, былі і шаражаватасці. Прышлі хлопцы непадатлівыя, калючыя, занадта непрыміръмыя. Дубовік з дзячутамі грубі юніз, эрокаў, але адчуваеш яго пастаянна. А Рабушка, ён разумее гэта. Ён ведае, што школы гутаркі адзін-на-адзін з прысаромлівінем, з праучуленымі дакорамі—не метад. Рабушка ўдзейнічае на калектыву. Але як? Ён прости, таварыскі. Яго паважаюць.

Вось паважаюць. А за што паважаюць? Рабушка—чалавек рознаваковы. І магчыма Бабурын падабаецца, што кіраўнік іх—саліст танцавальнага калектыву. Бабурын сам танцор. Магчыма Антаневіч паважае яго як спартсмена. Антаневіч захапляеца спартам. А Моткін, бадай што, больш за ўсё цяпіць у ім вучоага. Дык не дарэмна ж на факультэце ўсім вядомы наступнія радкі сяброўскай эпіграмы:

«Его зінак горіц эмалі глянцем, Его затей весьма обширен круг. Он кошкобежец, мастер танцев И даже—кандидат наук».

Цяжка сказаць, што у чалавеку больш за ўсё прыцягвае. Але ж звыходзілі мы з таго, што Рабушки педагог, што ён умее жыць з групай з калектывам, што ён ведае і паважае людзей. Дык вось, усе разам узятае і ёнць тая педагогіка, якая забяспечвае Антону Пятровічу аўтарытэт у студэнтаў. Не ведаю, ці ўдалося мне даказаць гэта ў нарысе. А на самай справе—гэта так!

Я. РАДЖЕВІЧ.

Рэдактар М. ЦІКОШКІ.

2. Разыліся дарогі
Так маўкліва, без сведкаў.
І няўжо мне з табою
Не ісці праз гады.

Ды чаму ж твае воно
Усіхнуліся гэткім
Горкім сумам вялікім
тады?...

3. Цзе б ні быў, я заўсёды
Пра цябе успамінаю,
Пра душуныя слова
Па-над ціхай ракой...

Ну і дзе ж твае сэрца,
Што казала:—Кахаю,
Ці забыта ўжо ўсё
Табой?...

Адрес рэдакцыі: Мінск, Універсітэцкі гарадок, біякорпус, 31; тэл. 2-07-19.